

Святая ноч

(па матыву "O Holy Night")

арыг. муз.: Adolphe Charles Adams

"O Holy Night"

пераклад з англ. м:

С. Герасімовіч

Voice

Свя-та-я ноч, зор-кі яр-ка све - цяць... Ноч На-ра-
джэн-ня Зба - ві - це - ля. Свет пра-бываў ў гра-ху, за
што па-ку - ты цер - піць. З'я-віў-ся Ён і ду-ша а-жы - ла.
Стом - ле - ны свет на - дзе - ю ад - чу - ва - е. Сві - та - нак цем - ру зніш-
ча - е свят-лом. Уклен - чы прад Ім Ты чу -
- еш спеў а - ні - лаў? О ноч Бо-жа - я! О ноч
На-рад-жэн-ня Хрыс - та! О ноч Бо-жа - я! О
ноч свя-та-я ноч. Ён нас на-ву-чыў лю-біць сва-іх бліз -
кіх. Я-го за-кон - су-па-кой і лю - боў Ён той, Хто ця-
бе выз-ва-ліць з рабст - ва і ра-зар-ве лан-цу - гі кай-да - ноў!
Гімн хва - лы ў па-дзя - ку мы спя - ва ем, ня-хай ўсё

77



ў нас прас - ла - віць Я - го і - мя. Хрыс - тос - наш Пан! — Я -

84




го — на - ве - кі сла - вім! Раст - во, — Ра - ство! О —

92



ноч — о ноч Бо - жа - я! — Раст - во, — Раст - во! — О —

100



ноч — свя - та - я ноч. —